



Галасавы інфарматар

Асноўныя рэжымы працы

- **Персанальны тэлефонны робат**
сістэма выконвае аўтаматычную абзвонку зададзенага спісу абанентаў і перадачу персаналізаванага галасавога паведамлення.
- **Персанальны робат-інфарматар**
сістэма ажыццяўляе гучнагаворачае галасавое інфармаванне ў закрытых і адкрытых памяшканнях пра стан аб'екта або пра неабходныя дзеянні ў той ці іншай сітуацыі.
- **Рэжым аўтапразвонкі і запісу GSM-лініі.** Праграма дазваляе запісваць адказы абанентаў, атрыманыя ў выніку аўтапразвонкі або аўтаадказа. Запісаную інфармацыю можна захаваць у базе дадзеных або ў гукавых файлах і пасля лёгка праслухаць.

Патрабаванні да забеспячэння

Аперацыйная сістэма: Windows XP, 2003; 2007.

Большасць стандартных галасавых мадэмаў ці гукавы дынамік (калонкі).

Асноўныя магчымасці праграмы

- ✓ Перадача галасавых паведамленняў вялікай колькасці абанентаў (абтэлефаноўка па спісе)
- ✓ Інтэлектуальная апрацоўка ўваходных званкоў (аўтаадказнік)
- ✓ Стварэнне складаных сцэнароў узаемадзеяння з абанентам
- ✓ Запіс галасавой інфармацыі ў базу дадзеных ці гукавы файл
- ✓ Сінтэз галасавых паведамленняў па тэкставых радках
- ✓ Дынамічнае фармаванне паведамлення ў залежнасці ад зададзеных карыстальнікам умоў

Заданне	Время начала	Активен	Шаблон сообщения	Устройство	Голос
Приветствие	24.01.2012 16:16	<input type="checkbox"/>	Приветствие %Name%!	Динамик	Bois Lobanov (Bel)
Time bel	20.02.2012 13:31	<input checked="" type="checkbox"/>	Звонок %CurrentTime%	Модем	Bois Lobanov (Bel)
Копия Time rus	20.02.2012 13:34	<input type="checkbox"/>	Сейчас %CurrentTime%	Модем	Bois Lobanov (Bel)
Э.Болван Народженен!	09.02.2012 16:19	<input type="checkbox"/>	%Surname% %Name% %MiddleName%!	Динамик	Bois Lobanov (Bel)
Визитанне з Новак 2011 годам	13.02.2012 15:37	<input type="checkbox"/>	%Name% %MiddleName% %Surname%!	Динамик	Bois Lobanov (Bel)
Просто задание	23.01.2012 17:04	<input type="checkbox"/>	%Name% %CurrentTime%	Динамик	Bois Lobanov (Bel)
Выдать тест	07.02.2012 11:56	<input type="checkbox"/>	Выдать тест!	Динамик	Bois Lobanov (Bel)
На обед, по-русски	25.01.2012 16:14	<input type="checkbox"/>	Здравствуйте, %Name% %MiddleName%!	Динамик	Bois Lobanov (Bel)
Машень	31.01.2012 12:57	<input type="checkbox"/>	%Position% %Name% %MiddleName%!	Динамик	Bois Lobanov (Bel)
На абед	13.02.2012 15:29	<input type="checkbox"/>	Паважаны %Name% %MiddleName%!	Динамик	Bois Lobanov (Bel)
Hello 2	07.02.2012 11:55	<input type="checkbox"/>	Hello! I am fine!	Динамик	Microsoft Mary
Гімнастыка1	20.02.2012 13:20	<input type="checkbox"/>	%Name% %MiddleName% %Surname%!	Динамик	Bois Lobanov (Bel)
Тест	09.02.2012 11:55	<input type="checkbox"/>	Привет %Name% %MiddleName% %Su...	Динамик	Bois Lobanov (Bel)



Лабораторыя распазнавання і сінтэзу маўлення, АПІ НАН Беларусі

вул. Сурганова, 6, Мінск, 220012 Беларусь

+375 17 284 25 22, +375 17 284 21 71

cic@newman.bas-net.by

www.uiip.bas-net.by



Галасавы інфарматар

Прыклады практычнага выкарыстання

Органы дзяржаўнага кіравання

- ✓ Запрашэнне на ўдзел у мерапрыемстве
- ✓ Напамін пра тэрміны выканання загадаў і распараджэнняў

Праца дзяржорганаў з насельніцтвам

- ✓ Сацыяльныя апытанні
- ✓ Абвестка пра выбары

Вытворчыя прадпрыемствы

- ✓ Збор на нараду
- ✓ Напамін пра планавыя тэрміны

Прадпрыемствы энергетыкі

- ✓ Перыядычнае інфармаванне пра стан асноўных параметраў станцыі
- ✓ Аператыўная абвестка пра збоі і надзвычайныя сітуацыі

Установы МНС і МУС

- ✓ Тэрміновая абвестка кіраўніцтва пра надзвычайную сітуацыю
- ✓ Кантроль і ахова тэрыторыі

Банкі, ЖКГ, страхавыя агенцыі

- ✓ Апавяшчэнне пазычальнікаў пра пагашэнне крэдыту
- ✓ Напамін пра заканчэнне тэрміна аплаты

Прадпрыемствы транспарта

- ✓ Інфармаванне пра час прыбыцця-адпраўлення транспарта
- ✓ Пацверджанне замоўленых квіткаў

Малыя прадпрыемствы

- ✓ Інфармаванне пра новыя тавары і паслугі
- ✓ Тэлефонны маркетынг

Хатняе выкарыстанне

- ✓ Бацькоўскія апавяшчэнні ці пытанні
- ✓ Рассылка тэлефонных віншаванняў і запрашэнняў